

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**  
**Кафедра генетики**

**ХОВАНСКАЯ**  
Анна Максимовна

**ДНК-ДИАГНОСТИКА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОЖИРЕНИЮ**

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель:  
Заведующий лабораторией  
генетики человека Института  
генетики и цитологии НАН  
Беларуси  
М. Д. Амельянович

Минск, 2025

## **РЕФЕРАТ**

*Дипломная работа* содержит 44 страниц, 13 рисунка, 15 таблицы, 48 использованных источников.

*Ключевые слова:* ОЖИРЕНИЕ, ГЕНЕТИКА, ДНК-ДИАГНОСТИКА, ПОЛИМОРФИЗМ, FTO, UCP2, UCP3, ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ.

*Объект исследования:* В качестве объекта исследования выступали образцы ДНК, выделенные из букального эпителия пациентов, проживающих на территории Республики Беларусь.

*Цель работы:* Определить влияние полиморфных вариантов генов *FTO*, *UCP2* и *UCP3* на риск развития ожирения в белорусской популяции.

*Методы исследования:* Для достижения поставленной цели были использованы методы выделения ДНК, полимеразная цепная реакция (ПЦР), анализ полиморфизмов с помощью статистической обработки полученных данных.

*Полученные результаты:* В данном исследовании было проведено генотипирование группы из 654 представителей Республики Беларусь, по 5 полиморфным вариантам гена *UCP2*, *FTO* и *UCP3*. Проведенный анализ показал значимую ассоциацию с индексом массы тела и увеличением риска развития ожирения у rs9941349 гена *FTO*. Носители аллеля Т в генотипе (С/Т и Т/Т) повышает вероятность развития данного заболевания, в то время как гомозигота по аллелю С (С/С) чаще характеризуются нормальным весом.

## РЭФЕРАТ

*Дыпломная работа* ўтрымлівае 44 старонкі, 13 малюнкаў, 15 табліц і 48 выкарыстаных крыніц.

*Ключавыя слова:* АТЛУСЦЕННЕ, ГЕНЕТИКА, ДНК-ДЫЯГНОСТИКА, ПАЛІМОРФІЗМ, FTO, UCP2, UCP3, ПРЭДРАСПАЛОЖАННЕ.

*Аб'ект даследавання:* У якасці аб'екта даследавання выступалі ўзоры ДНК, вылучаныя з букальнага эпітэлія пацыентаў, якія пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

*Мэта работы:* Вызначыць уплыў паліморфных варыянтаў генаў FTO, UCP2 і UCP3 на рызык развіцця атлусцення ў беларускай папуляцыі.

*Метады даследавання:* Для дасягнення па스타ўленай мэты былі выкарыстаны метады вылучэння ДНК, полімеразная цепная рэакцыя (ПЦР) і аналіз паліморфізмаў з дапамогай статыстычнай апрацоўкі атрыманых даных.

*Атрыманыя вынікі:* У дадзеным даследаванні было праведзена генатыпаванне групы з 654 прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь па 5 паліморфных варыянтах генаў UCP2, FTO і UCP3. Праведзены аналіз паказаў значную асацыяцыю з індэксам масы цела і павышэннем рызыку развіцця ожирэння ў rs9941349 гена FTO. Носьбіты алеля Т у генатыпе (С/Т і Т/Т) павышаюць верагоднасць развіцця гэтага захворвання, у той час як гомазігот па алелю С (С/С) часцей харектарызуецца нармальнай вагой.

## ABSTRACT

*The thesis* contains 44 pages, 13 figures, 15 tables, and 48 sources used.

**Keywords:** OBESITY, GENETICS, DNA DIAGNOSTICS, POLYMORPHISM, FTO, UCP2, UCP3, PREDISPOSITION.

**Object of study:** The object of the study was DNA samples isolated from the buccal epithelium of patients residing in the Republic of Belarus.

**Purpose of the work:** To determine the influence of polymorphic variants of the genes FTO, UCP2, and UCP3 on the risk of developing obesity in the Belarusian population.

**Research methods:** To achieve the stated goal, methods for DNA extraction, polymerase chain reaction (PCR), and analysis of polymorphisms through statistical processing of the obtained data were used. Additionally, a review of literary sources on the topic of research was conducted.

**Results obtained:** In this study, genotyping was performed on a group of 654 representatives of the Republic of Belarus for 5 polymorphic variants of the genes UCP2, FTO, and UCP3. The analysis showed a significant association with body mass index and an increased risk of developing obesity at rs9941349 of the FTO gene. Carriers of the T allele in the genotype (C/T and T/T) have a higher likelihood of developing this disease, while homozygotes for the C allele (C/C) are more often characterized by normal weight.

